





# КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

15. Ці атрымлівалі Вы адукацыю на дату правядзення перапісу (4 кастрычніка 2019 г.) ?

1  асноўную (для асоб ва ўзросце 6 гадоў і болей)

1  так

2  не

1  агульную сярэднюю

2  прафесійна-тэхнічную

3  сярэднюю спецыяльную

4  вышэйшую

5  паслядыпломную

2  дадатковую адукацыю і (або) праходзілі навучанне, у тым ліку з 4 кастрычніка 2018 г. по 4 кастрычніка 2019 г. (для асоб ва ўзросце 15 - 65 гадоў):

1  так

2  не

для дзяцей ва ўзросце 1 - 7 гадоў, якія не наведваюць школу

Ці наведвае дзіця ўстанову дашкольнай адукацыі?

1  так

2  не

да пытання 16

16. Укажыце крыніцы сродкаў да існавання, якія маюцца ў 2019 годзе:

1  праца па найме (акрамя працы ў асабістай падсобнай гаспадарцы)

7  дзяржаўныя дапамогі (акрамя дапамогі па беспрацоўі)

2  самазанятасць (праца не па найме)

8  іншыя віды дапамог

у тым ліку:

9  даходы ад здачы ў арэнду маёмасці, дывідэнды або іншыя выплаты па ўкладах і каштоўных паперах

1  праца ў асабістай падсобнай гаспадарцы

10  пазыкі або выкарыстанне зберажэнняў, рэалізацыя маёмасці

3  выраб тавараў для ўласнага выкарыстання

11  на ўтрыманні іншай асобы

4  пенсія

12  іншыя крыніцы

5  стыпендыя

6  дапамога па беспрацоўі

Укажыце асноўную крыніцу

да пытання 17

17. Ці была ў Вас з 27 верасня 2019 г. па 3 кастрычніка 2019 г. аплачваемая праца, занятак, які прыносіць даход, або праца без аплаты ў сваяка (далей – праца) (для асоб ва ўзросце 15 - 74 гадоў) ?

1  так → да пытання 17.1

2  не

↓  
Вы часова не працавалі з прычыны хваробы, водпуску, у тым ліку водпуску па цяжарнасці і родах, догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, працы вахтавым метадам або іншага спецыфічнага характару працы, праходжання курсаў павышэння кваліфікацыі і да таго падобнае?

1  так → да пытання 17.1      2  не → да пытання 21

17.1. Дзе знаходзілася месца Вашай працы?

1  у населеным пункце па месцы жыхарства  
(у тым ліку ў іншым сельскім населеным пункце ў межах аднаго адміністрацыйнага раёна) → да пытання 19

2  у іншым населеным пункце Рэспублікі Беларусь:

укажыце назву вобласці, раёна

2  сельскі населены пункт → да пытання 18

укажыце назву горада, пасёлка гарадскога тыпу

3  у іншай краіне

→ да пытання 17.2

укажыце назву краіны

17.2. Як часта Вы выязджалі на працу на тэрыторыю іншай дзяржавы?

1  штодзённа

2  на некалькі дзён на працягу тыдня

3  на іншы перыяд → да пытання 18

18. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы не працуеце ў населеным пункце па месцы жыхарства:

1  не знайшоў(ла) працу ў дадзеным населеным пункце

3  іншыя прычыны

2  знайшоў(ла) працу з больш высокім заробкам

да пытання 19

## КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСПЬ ГАРАНТУЕША АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

19. Укажыце, дзе ажыццяўлялася Ваша праца:

- 1  у арганізацыі  
(структурным падраздзяленні арганізацыі)  
у тым ліку:  
1  у сялянскай (фермерскай) гаспадарцы
- 2  у сферы аграэкатурызму
- 3  у індывідуальнага прадпрымальніка або фізічнай асобы, якая вырабляе тавары на продаж або аказвае платныя паслугі
- 4  у хатняй гаспадарцы наёмным работнікам
- 5  у якасці індывідуальнага прадпрымальніка
- 6  на індывідуальнай аснове без рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка  
у тым ліку:  
1  у якасці рамесніка
- 7  у асабістай падсобнай гаспадарцы, па вырабе (перапрацоўцы) прадукцыі сельскай, лясной гаспадаркі, палявання і рыбалоўства, якая прызначана для рэалізацыі
- 8  іншае
- да пытання 20

20. Кім Вы з'яўляліся на працы (указаць толькі адзін варыянт адказу) ?

- 1  наёмным работнікам
- 2  самазанятым (які працуе не па найме):
- 1  працадаўцам (у тым ліку ўласнікам, заснавальнікам)
- 2  асобай, якая працавала на індывідуальнай аснове
- 3  працуючым (які дапамагае ў працы) без аплаты працы ў сваяка (члена домагаспадаркі)
- 3  асобай, якая не паддаецца класіфікацыі па статусе
- да пытання 24

21. Ці шукалі Вы працу на працягу апошняга месяца да пачатку перапісу?

(з 3 верасня па 3 кастрычніка бягучага года)? (для асоб, якія не маюць працы)

- 1  так
- 2  не
- да пытання 22

22. Калі б Вы атрымалі адпаведную працу, ці маглі б Вы прыступіць да яе ў бліжэйшыя два тыдні?

- 1  так
- калі на пытанне 21 «так» → да пытання 24
- калі на пытанне 21 «не» → да пытання 23
- 2  не → да пытання 23

23. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы адмовіліся ад пошуку працы (не гатовыя прыступіць да працы):

- 1  атрымаў(ла) працу, арганізаваў(ла) уласную справу і прыступлю да яе ў бліжэйшыя два тыдні
- 2  знайшоў(ла) працу і чакаю адказу
- 3  чакаю пачатку сезона
- 4  страціў(ла) надзею знайсці працу
- 5  няма магчымасці знайсці працу
- 6  не ведаю, дзе і як шукаць працу
- 7  выйшаў(ла) на пенсію, у адстаўку
- 8  па стане здароўя
- 9  навучаюся ва ўстанове адукацыі на дзённай форме атрымання адукацыі
- 10  вяду хатнюю гаспадарку, даглядаю дзяцей, іншых членаў сям'і
- 11  няма неабходнасці ці жадання працаваць
- 12  іншая прычына
- да пытання 24

24. Колькі дзяцей Вы нарадзілі? (для жанчын ва ўзросце 18 гадоў і старэйшых)

- 1   колькасць дзяцей
- 2  ні аднаго
- да пытання 25

25. Ці плануеце Вы нараджэнне дзяцей? (для жанчын ва ўзросце 18 - 49 гадоў)

- 1  так
- 2  не
- 3  цяжка адказаць

Укажыце колькасць дзяцей:

1

колькасць дзяцей

2  колькасць дзяцей не вызначана

пераход да раздзелу II формы  
1-пам'яшканне пасля запўнення  
формы 2Н для апошняга члена  
домагаспадаркі